

# Запрашаем наведальцаў 20 сакавіка 2021 Дзень прафесій

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Лабараторыя ведаў "Займальна пра прафесіі"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
Мультурок "Прафесія і я"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Велесевіч Т.Г.
Конкурс малюнкаў "Мая будучая прафесія"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
Парад прафесій "Мая будучая прафесія"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Фядотава А.А.
<b>5 - 8 класы</b>			
Віктарына "Я ведаю гэтую прафесію"	9.00 - 9.45	Кабінет №15	Імховік Н.А.
Адкрыты мікрафон "Прафесіі, якія патрэбны нашаму гораду"	9.55 - 10.40	Кабінет №15	Імховік Н.А.
Горад спартыўных рэкордаў	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Парад прафесій "Мая будучая прафесія"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Фядотава А.А.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведанне факультатывных заняткаў згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Горад спартыўных рэкордаў	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Парад прафесій "Мая будучая прафесія"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Фядотава А.А.
Удзел у Дні адчыненых дзвярэй у Пружанскім аграрна-тэхнічным каледжы	9.00 - 12.30	ПДАТК	Бабрыцкі Д.А., Кніга А.У.